

**Л. В. Болдырева,**  
учитель музыки высшей категории  
СШ № 2 г. Новополоцка

## **Эрудит-круиз «Страна моя – Беларусь»**

### **Классный час для учащихся 5–6 классов**

Для современного общества все более значимой становится проблема всестороннего развития личности ребенка. Учитель на уроке не всегда успевает уделить внимание активизации критического и творческого мышления своих учеников, а вот на внеклассных мероприятиях можно сделать это в полной мере.

Стремление разнообразить классные часы, привлечь ребят к работе над расширением кругозора вызвало мой интерес к проведению эрудит-круизов. Такая форма классного часа позволяет охватить широкий круг тем, вызывает у школьников необходимость обращения к дополнительной литературе.

Тему игры желательно выбирать совместно с ребятами: эрудит-путешествие «По алфавиту» (на каждую букву алфавита предлагается по семь вопросов из различных областей знаний), «Музыкальная страна» «Знатоки леса», «Кулинары и кулинария», «Города Беларуси», «Улицы нашего города» и т. д.

Эрудит-круизы можно проводить в форме соревнования двух или более команд учеников одного либо нескольких классов; запоминающимся будет и состязание команд детей и их родителей. Между «станциями» или «гаванями» круиза в качестве перерыва для отдыха рекомендую делать музыкальные паузы, а также включить рубрики «Это интересно» или «Хочу все знать», цель которых – знакомство учеников с миром удивительных фактов и событий. Эрудит-круиз «Страна моя – Беларусь», предлагаемый вашему вниманию, позволит ребятам показать свои знания в области истории и культуры нашей страны, проявить глубину и логику мышления, творческие способности.

В этой игре принимают участие ученики 5–6 классов, жюри, ведущий, болельщики. Для проведения потребуются записи белорусских народных песен, произведений белорусских композиторов, рисунки учащихся на тему «Моя Беларусь», иллюстрации с изображением памятников архитектуры Беларуси, портреты выдающихся деятелей отечественной культуры, загадки, карточки и бланки для ответов. Школьникам дается домашнее задание: сформировать две команды по 6 человек, дать командам название, выбрать капитанов, подготовить рисунки для выставки.

В начале игры ведущий представляет команды, жюри и объясняет условия эрудит-круиза.

#### **Ход игры**

**Ведущий:** Уважаемые участники и гости вечера! Мы приветствуем вас на конкурсной программе эрудит-круиза «Страна моя – Беларусь». Предлагаем вам совершить путешествие по волнам знаний. На протяжении всего пути мы

сделаем остановки в различных гаванях, где вас ожидают интересные задания, после выполнения которых можно смело отправляться дальше – в плавание по морю интеллекта. Ваша задача – справиться со всеми препятствиями, чтобы успешно завершить круиз. В первом туре участвовать будут капитаны, в последующих турах – вся команда. Оценивать вашу работу будет компетентное жюри, которое после каждого тура оглашает результаты игры. Желаю успеха и счастливого плавания! (*Команды занимают свои места.*)

□ **Гавань «Архитектурные шедевры»**

Капитаны команд должны выбрать из представленных иллюстраций (без подписей) архитектурные памятники Беларуси:

Мирский замок, Собор Василия Блаженного (Москва), Софийский собор (Полоцк), Лувр, Спасо-Преображенская церковь (Полоцк), Эйфелева башня, Брестская крепость, Комплекс «Хатынь», Собор Святого семейства (Барселона), Национальная библиотека Беларуси.

После окончания выбора (через 2 минуты) капитаны могут обратиться за помощью к командам, чтобы правильно назвать и подписать памятники (3 минуты).

□ **Гавань «Беларусь – мая Радзіма»**

Игрокам необходимо ответить на вопросы и записать свои ответы в бланках. На обсуждение ответа и запись отводится 40 секунд.

*Пытанні:*

1. Дзе размяшчаецца наша краіна? (*У цэнтры Еўропы.*)
2. З якой краінай у нас самая вялікая мяжа? (*З Расіяй.*)
3. Колькі жыхароў пражывае ў Беларусі? (*Каля 10 мільёнаў чалавек.*)
4. На колькі абласцей падзяляецца Беларусь? (*На 6.*)
5. Якія ўсходнеславянскія плямёны лічацца продкамі сучасных беларусаў? (*Крывічы, дрыгавічы, радзімічы.*)
6. Які вялікі гандлёвы шлях праходзіў у старажытныя часы праз тэрыторыю Беларусі? (*«З варагаў у грэкі».*)
7. Як называецца асноўны закон нашай дзяржавы? (*Канстытуцыя.*)

□ **Гавань «Слаўтыя імёны Беларусі»**

Каждой команде предстоит по очереди называть имена известных соотечественников. Побеждает команда, назвавшая большее количество имён деятелей белорусской культуры прошлого и современности (5 секунд на размышление).

□ **Гавань «Прыказкі і прымаўкі»**

Необходимо закончить пословицу или поговорку. Команды отвечают по очереди (времени на обсуждение не дается).

1. Колас добра не спее, калі сонца не ... (*грэе*).
2. З вялікае хмары малы ... (*дождж*).
3. Шмат снегу – шмат ... (*хлеба*).
4. З малой іскры бываець часам вялікі ... (*пажар*).
5. Воўка ногі ... (*кормяць*).
6. Пчала на любую кветку ляціць, але не на кожную ... (*сядзе*).
7. Якая зіма, такое ... (*лета*).
8. Вясной прапусціш – летам не ... (*дагоніш*).
9. Хто ўлетку спіць, той узімку не ... (*есць*).
10. Учарашняга дня не ... (*дагоніш*).
11. Гультая зямля не ... (*любіць*).
12. На пустом полі і трава не ... (*расце*).

**Игра со зрителями «Загадки»** (побеждает болельщик, давший больше всего отгадок).

1. Сіняя дзяружка ўвесь свет накрыла. (*Неба.*)
2. Вісіць сіта, залатое, навітое. (*Сонца.*)
3. Уся яго любяць, чакаюць, убачаць – адразу заплачуць. (*Сонца.*)
4. На полі Ярох рассыпаў гарох; стала світаць – няма чаго сабіраць. (*Неба і зоры.*)
5. Без караня, а расце. (*Камень.*)
6. Без ног бяжыць, без вачэй глядзіць. (*Вада.*)
7. Ішоў даўгавяз – у сырую зямлю ўвяз. (*Дождж.*)
8. Без чаго чалавек не можа жыць? (*Без імя.*)
9. На што каню хамут кладуць? (*На шыю.*)
10. Які ў моры камень? (*Мокры.*)
11. Ляцела сарока, за ёю сорак. Колькі ляцела сарок? (*Дзве.*)
12. Дзве дачкі, дзве маці і бабулька. Колькі ўсіх? (*Трое: бабуля, маці і дачка.*)
13. Хоць у капелюшы, а галавы не мае. (*Грыб.*)
14. Даўжэй пана вусы. (*Ячмень.*)
15. Ляжыць грушка ў чырвоным кажушку. Хто яе ўкусіць, той плакаць мусіць. (*Цыбуля.*)

□ **Гавань «Верю – не верю»**

В этом туре участвует по одному представителю от каждой команды, которые свое согласие или несогласие с утверждением выражают поднятием карточки со знаками «+» и «-». Каждый правильный ответ приносит по 1 баллу команде.

1. В русском фольклоре эта сказка называется «Теремок», а в белорусском – «Дзедава рукавічка». (+)
2. «А Калядачкі, а хадзіце к нам...» – гэта зямля песня. (+)
3. У загадцы «Цераз мяжу брат брата не бачаць» адказ будзе «зубы». (-)
4. Калі раніцай туман паднімаецца ўгору, будзе дождж. (+)
5. Слова «сабака» у беларускай мове жаночага роду. (-)
6. Максім Мірны і Уладзімір Валчкоў – футбалісты. (-)
7. Азёры Беларусі ласкава называюць яе «блакітнымі вачыма». (+)

□ **Гавань «Очередь»**

Игроки обеих команд выстраиваются друг за другом, и им последовательно задаются вопросы. Ответивший правильно становится в хвост очереди, ответивший неправильно покидает игру. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один человек – победитель (команда получает 3 балла).

✓ **Тэма «Нашы святы»** (вядучы называе дату, гулец – свята):

- 1 студзеня – Новы год
- 7 студзеня – Каляды (па праваслаўным календары)
- 23 лютага – Дзень абаронцаў Айчыны і Узброенных сіл Рэспублікі Беларусь
- 8 сакавіка – Міжнародны жаночы дзень
- 15 сакавіка – Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь
- 1 мая – Дзень працы

9 мая – Дзень Перамогі

3 ліпеня – Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь

1 верасня – Дзень ведаў

14 кастрычніка – Дзень маці

7 лістапада – Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі

✓ **Тэма «Гарады Беларусі»** (вядучы называе горад, гулец – вобласць, у  
якой ён знаходзіцца):

1. Полацк – Віцебская

2. Нясвіж – Мінская

3. Шклоў – Магілёўская

4. Браслаў – Віцебская

5. Камянец – Брэсцкая

6. Добруш – Гомельская

7. Ліда – Гродзенская

8. Маладзечна – Мінская

9. Бабруйск – Магілёўская

10. Ваўкавыск – Гродзенская

11. Рэчыца – Гомельская

12. Баранавічы – Брэсцкая

✓ **Тэма «Роднае слова»**

Перакласці на рускую мову наступныя словы: праца, кут, заснаванне, веды, помнік, нафта, цуд, Бацькаўшчына, дзяржава, пісьменнік.

По заканчэнні ігры жюры падводзіць ітогі эрудит-круіза, нагаджае пераможцаў.

**Вядучы:** Сёння круіз совершили две команды, достойно ответившие на вопросы из разных областей знаний. Мы проверили, насколько хорошо знаем историю, культуру своей родной страны. Обе команды прекрасно справились с заданиями и преодолели все преграды.

*Мая Беларусь –  
Край Дняпра і Палесся,  
Празрыстых азёраў і рэк,  
Айчына бунтарскай купалаўскай песні,  
Што ў сэрца запала навек.*

*Край фабрык, машын  
І сівой Белавежы  
Са сцэжкамі дужых зуброў.  
Як Нёман – магутны,  
Як Нарач – бязмежны  
І звонкі, як струны бароў...*

П. Приходько

Любите свой край, свою родину, приумножайте ее богатства, чтобы оставить следующим поколениям страну, которой можно гордиться.